

нічым не выдае сваёй прыналежнасьці да тэатральнага съвету, ды ў сьценах ейных вось ужо які год ладзіца ці на самы абсурдны *марыянэткавы* спектакль стагодзьдзя.

І доўжыцца дзея, і *марыянэткавая* пляміста-шэрэя варта сустракае *марыянэткавае* аўто, і *марыянэткі*-людзі прамаўляюць не свае слова, робячы ўсё так, як загадаюць ім да часу нябачныя крамлёўска-лубянскія лялькаводы.

І хоць галоўная *марыянэтка* і сама ўжо не свая, аднак *марыянэткавыя* крытыкі штодня ўсхваляюць гэты пэрсанаж у *марыянэткавай* прэсе, а *марыянэткавая* тэлевізія бясконца цягне аднастайны сэрыял, што невыносна надакучыў напаўпрытомным гледачам.

Ды колькі б ні цягнуўся гэты спектакль, а фінал усё ж немінучы. І запаліцца съятло, і палягуюць у свае скрыні нашыя *марыянэткі*, і ўбачыць съвет таемных лялькаводаў і ад душы адорыць іх съвістам, пратухлыімі яйкамі ды гнілымі памідорамі.

Маска

Антаніна Хатэнка

Непазнавальна пазнавальнае, да болю знаёмае ablічча краіны і часу. Аблічча кожнага з нас, актораў зь вялікае ды трагічнае драмы беларускага жыцця. Падаецца часам, што *маскі* прырасьлі да нашых твараў навечна і сарваць іх анікому не пад сілу. О гэты няспынны, неўтаймаваны *маскарад* нашага прыстасаванства! Якое даўно не ратуе, не засланяе, а ўсяго толькі надае хісткае пэўнасць, што жывем. Прылаўчыліся.

Кабеты шпарка мажуць па тварах розную гародніну і садавіну, намагаючыся захаваць маладжавасць, а мужчынам, прынамсі бальшыні зь іх, найзручней *маскавацца* пад мужных ды адважных, прагна глынуўшы п'яного зельля.

Хаваем, прыніжана хаваем сваю баязылівасць і пакору. Божа магутны! Здымі з нас гэту агідлую *маску*: трэцяе ж тысячагодзьдзе падступае — дзея драмы зъмяніеца. Старыя дэкарацыі і *маскі* струхлелі...

Маўзалей

Сяргей Харэўскі

У савецкі час кожны беларус дакладна ведаў сэнс гэтага слова. Словы *Масква*, *Ленін* і *маўзалей* завучвалі яшчэ ў дзіцячых садках. Маскоўскі *маўзалей* тады быў для нас адзіны ў цэлым съвеце. Вялікая паходжанія Леніна, дзе ён ляжыць у крышталёвым саркафагу... Для дзяцей гэта было зразумела — як казка пра заснулую ў лесе цароўну.

Слова *маўзалей* мае грэцкае паходжанье, ім называлі самую вялікую паходжанію элінскага съвету — цара *Маўзола* ў Галікарнасе. Пазней ад назвы тае спаруды сталі называць усе вялікія паходжанія наагул...

Ленінскі *маўзалей* пабудавалі беларусы, майстры зь вёскі Грабаўка, што на Гомельшчыне. Бадай, гэта самы вялікі помнік беларускае народнае творчасці. І таму стаўленыне да яго ў беларусаў было асаблівае. Як пісаў Аркадзь Кульшоў:

Мы не дазволілі халоднаму нябыту
 Забраць яго ад нас у вечную імглу,
 І не труну, а дом зрабілі мы з граніту
 На сотні год яму, як горнаму арлу.

Беларусы вельмі раёніва пільнавалі, хто і як стаяў падчас парадаў на *маўзалаі*. Калі на ім паявіўся Брэжнёў, у народзе склалася прыпейка:

...Гэта што за Бармалей
 Ўзылез да НАС на *маўзалаі*?..

У Менску зьбіраліся нават паставіць і мясцовы *маўзалаі* Леніна, сымбалічны, у якім быў бы музэй...

Пазней *маўзалаімі* началі іранічна называць маенткі партбосаў. А слова „саркафаг“ ужо асацыявалася не з крышталёвую труною, а з Чарнобыльскай АЭС, якую накрылі саркафагам з бэтону.

Сёняня *маўзалаем* альбо саркафагам менчукі называюць змрочную спаруду Палацу Рэспублікі, якая паўстала пасярод сталіцы, акурат там, дзе зьбіраліся паставіць сымбалічны *маўзалаі* Леніна.

Менск

Сяргей Шупа

Таямніца паходжання назву цяперашняй сталіцы Беларусі губляеца ў далёкай смузе стагодзьдзяй. Найбольш верагоднай лічыцца гіпотэза, якая выводзіць яго ад рэчкі *Менкі*, што цячэ кілямэтраў за 20 на паўдзённы захад ад *Менску*.

Форма *Менск* (у старым напісаныні — празь літару „яць“) захоўвалася даўгімі стагодзьдзямі — у старадауніх летапісах, актавых кнігах і ў жывой народнай гаворцы. Аднак з наступам палянізацыі, калі старабеларуская мова ў афіцыйным ужытку была выціснутая польскай, *Менск* зрабіўся Мінськам.

Калі дзьвесце гадоў таму на нашыя землі прыйшла расейская акупацыя, новыя ўлады ня сталі разъбірацца ў этымалёгіі і археаграфіі, а перанялі польскі назоў. Адгэтуль узяўся Мінск.

Адроджаная Беларусь на пачатку XX стагодзьдзя вярнула гораду старое летапіснае імя, якое пражыло ў афіцыйным ужытку дваццаць гадоў. У 1939 годзе выйшла пастанова ўладаў аб замене ў беларускай мове *Менску* на Мінск. Заўважым, што кошты гэтай акцыі тагачасных кіраўнікоў не хвалявалі — трэ было сьцерці з памяці людзей ненавісную нацыяналістычную форму — *Менск*.

Гэта быў унікальны выпадак у савецкай імпэрыі. Ува ўсіх астатніх выпадках назвы гарадоў мяняліся ў расейскай мове — на нацыянальныя. Так замест Тыфлісу з'явіўся Тблісі, замест Эрывані — Ерэван, замест Вільна — Вільнюс. У Беларусі адбылося наадварот.

За апошніяе стагодзьдзе горад моцна зъмяніўся. Шматлікія войны, акупацыі, рэпрэсіі, індустрыйлізацыі, урбанізацыі, міграцыі татальна зъмянілі дэмографічнае, культурнае, моўнае, архітэктурнае аблічча *Менску*. Адбылася мутацыя, прадукт якой ужо натуральна завецца Мінском.

І аднак *Менск* жыве. У апошніх брукаваных вулках, у старасьвецкіх камяниццах, у замшэлых камянях старых могілак, у нашым болі і ў нашай надзеі.